

*Віялета Зялецка (Торунь),
асpirантка Університету ім. Мікалая Каперніка*

Адносіны вернікаў усходніх абрадаў у Рэчы Паспалітай да смерці, пахавання і „вечнага” жыцця ў святле тэстаментаў 16 – 18 ст.

Тэстаменты як гістарычна крыніца ў польскай гісторыяграфіі пачалі выкарыстоўвацца з пачатку 20 ст. і цікаласць да іх не аслабла да сённяшняга дня. Аднак польскія гісторыкі звычайна вывучалі акты апошній волі, складзеных католікамі і пратэстантамі. Вынікам найчасцей быў публікацыі тэстаментаў. Апошня вивучаліся таксама як кропінцы па гісторыі права, мовы і тагачасных звычаяў. Варта ўспомніць працы Пшэмислава Дамбкоўскага або Аттона Хэдэмана¹.

Гісторыкі культуры, такія як Эдмунд Кізік, Юліуш Храшчыцкі, Анджэй Карпінскі, Багдан Рок, Анджэй Постпех, Катахына Зелінська, карысталіся тэстаментамі пры вывучэнні абрааднасці і ментальнасці каталікоў і пратэстантаў². Яны агаворвалі пытанні, звязаныя са шлюбамі, вяселлямі, хрэсьбінамі, пахаваннямі, а таксама з сямейным жыццём вернікаў названых канфесіяў. Але да гэтага часу ніхто не аналізаваў з гэтага

¹ Dąbkowski P. Prawo prywatne polskie. T. 1. Lwów, 1910. T. 2. Lwów, 1911; Hedemann O. Testymenty brzesławsko-dziśnieńskie XVII – XVIII w. jako źródło historyczne. Wilno, 1935; Zob. Jawor G. Stałe formuły w testamentach polskich // Rozprawy Komisji Językowej. T. 12. Wrocław, 1981. S. 217 – 233.

² Kizik E. Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI – XVIII wieku. Gdańsk, 2001; Tenże. Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI – XVIII w. Studium z nowożytnej kultury funeralnej. Gdańsk, 1998; Chrościcki J. A. Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa, 1974; Karpiński A. W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej XVI – XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne. Warszawa, 2000; Tenże. Zapisy pobożne i postawy religijne mieszkańców polskich w świetle testamentów z drugiej połowy XVI – XVII wieku // Tryumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej XVI – XVIII w. Red. Bogucka M. Warszawa, 1989; Rok B. Zagadnienie śmierci w kulturze staropolskiej czasów saskich. Wrocław, 1991; Pośpiech A. Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku. Studia i materiały z historii kultury materialnej. T. 64. Warszawa, 1992.; Zielińska K. Więzi społeczne na Mazowszu w połowie XVII wieku w świetle testamentów konsistorza pułtuskiego// Przegląd Historyczny. 1986. T. 77. Z. 1.

пункту погляду тэстаменты вернікаў усходніх цэркваў на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Адсюль вынікае неабходнасць правядзення даследавання актаў апошній волі праваслаўных і уніятаў у кантэксце абрааднасці, звычаяў, рэлігіі і ментальнасці.

Мэтай гэтага артыкулу з'яўляецца прадстаўленне на падставе актаў апошній волі адносінаў да смерці праваслаўных і уніятаў. Таксама будуть акрэслены магчымыя змены адносінаў да смерці і яе разумення ў аўтараў тэстаментаў, якія спавядалі розныя кірункі ўсходняга хрысціянства. Акрамя таго ўдакладнім адносіны аўтараў тэстаментаў да пахавання і звязаных з ім абраадаў, апішам асобныя элементы пахавання, спецыфіку малітваў за памёрлых, якая вынікала з дактрины і літургіі ў праваслаўі і грэка-каталіцтве.

Аднак найперш трэба звярнуць увагу на спецыфіку тэстаментаў як гістарычных крыніц. Акты апошній волі мелі аднабаковы і шаблонны характар. Яны ўтрымліваюць як асабістыя погляды аўтараў на зямное і “вечнае” жыццё, так і элементы, якія ўвайшлі ў структуру гэтых дакументаў пад уплывам традыцый і нормаў права.

Крыніцазнаўчую аснову гэтай працы склалі тэстаменты вернікаў усходніх абраадаў з тэрыторыі ВКЛ і рускіх земляў Кароны, складзены ў 16–18 ст. Прааналізаваны 82 шляхецкі і мяшчанская тэстаменты, надрукаваны ў 19–20 ст.³ 24 шляхецкія тэстаменты былі напісаны ў 16 ст., 29 – у 17 ст., і 2 – у 18 ст. Сярод мяшчанскаў тэстаментаў найбольш з 17 ст.– 17, 18 ст. датуецца 8 дакументаў і толькі 2 тэстаменты належалі да 16 ст.

Інфармацыі пра адносіны праваслаўных і уніятаў да смерці ў тэстаментах знаходзяцца ў “распараджэннях душы і цела”, “рэфлексійных частках”, а часам і ў “маё масных распараджэннях”. Смерць мела духоўнае і матэрыяльнае вымярэнне. Першае было праявай рэлігійнасці і свядомасці надыху смерці, а другое было звязанае з лёсам цела пасля смерці. Вельмі часта смерць выступала ў штодзённым жыцці падчас войнаў, эпідэмій і голаду⁴. Яна прысутнічала і ў дому, які звычайна быў месцам развітання аўтараў тэстаментаў з зямным жыццём. Тут яны маглі

³ Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиюю (АВААК). Вильна, 1867–1908; Архив Юго-Западной России издаваемый Временною Комиссиюю для разбора древних актов (АЮЗР). Киев, 1859–1886; Историко-юридические материалы извлечённые из актовых книг (ИЮМ). Витебск, 1880–1895; Археографический сборник документов относящихся к истории северо-западной Руси издаваемый при управлении Виленского учебного круга (АСД). Вильна, 1867–1890; Акты относящиеся к истории южной и западной России собранные и изданные Археографическою комиссиюю (АОЮЗР). Т. 1. Санкт Петербург, 1863; Archiwum Książąt Lubartowiczów Sanguszków w Ślawnie (Archiwum Sanguszków). T. 4. Lwów, 1890.

⁴ Kuchowicz Z. Człowiek polskiego baroku. Warszawa, 1983. S. 332.

развітацца з бліzkім і блаславіць іх. Смерць у атачэнні сям'і ў эпоху Новага часу лічылася годнай і ганаровай. У шпіталях сярод чужых людзей паміралі самыя бедныя, а таксама ахвяры эпідэміяў. Смерць па-за дном мяшчаніна і шляхціча часта была вынікам хваробы падчас падарожжа або ваеннага паходу. Смерці ў такіх умовах баяліся асабліва. Смерць у дарозе пагражала шляхцянцы Ганне Камар (1655), якая цяжка захварэла ў прыдарожнай карчме падчас уцёкаў з Аршанска гавету на Падляшша ад маскоўскіх войскаў⁵. У падобнай сітуацыі апынуўся шляхціц Дзмітры Станіслававіч Белашицкі (1682), які захварэў ідучы на храмавае свята да Меляшкевічаў пад Мазыром, каб удзельнічаць у пакланенні абразу Божай Маці⁶. Раптоўная смерць перашкодзіла выкананы ўсе патрэбныя фармальнасці.

Сама смерць звычайна выклікала зацікаўленне атачэння, стварала атмасферу пэўнага прыгнячэння сваякоў і знаёмых нябожчыка, скіляла да роздумаў пра жыццё і яго заканчэнне. Рэакцыя людзей на смерць, незалежна ад веравызнання, была звязаная з болем ад страты блізкай асобы.

Вернікі ўсходніх абрадаў, падобна як вызнаўцы іншых хрысціянскіх канфесіяў, трактавалі смерць як неад'емны элемент людскага жыцця. Пры жыцці думалі пра смерць, адным з доказаў таму была практика напісання тэстаментаў і змяшчэння ў іх апісання пахавання і малітваў за ўпакой душы. Яшчэ пры жыцці рыхтаваліся надмагільныя пліты, як гэта зрабіў троцкі цівун Самуэль Агінскі (1654). Ён наказаў паставіць на сваёй магіле пліту, якая раней была зроблена каралеўскімі рамеснікамі⁷. У самых актах апошній волі тэстатары выяўлялі свядомасць немінучасці смерці. Гэтая свядомасць была найчасцейшым “элементам роздумаў” у аналізаваных тэстаментах. Яна прысутнічае ў 89% з іх, якія былі напісаныя шляхтай у 16 ст. З дакументаў наступнага стагоддзя веру ў немінучасць смерці выказаў 84% тэстатараў шляхецкага стану і ўсе аўтары са стану мяшчанскага. Гэтае змяншэнне можна патлумачыць з'яўленнем у 17 ст. іншага разумення смерці. У “рэфлексійных элементах” мяшчанскіх тэстаментаў з 18 ст. адносіны да смерці выказваліся радзей, але заўсёды датычылі яе немінучасці. Перакананне ў непазбежнасці смерці вернікаў ўсходніх канфесіяў добра паказваюць слова шляхцянкі з Польшчы ваяводства Кацярыны Буйніцкай, напісаныя ў 1661 г.: “Памятаючы пра тое, што для кожнага жывога чалавека няма больш пэўна-

⁵ ИЮМ, Т. 26. Витебск, 1895. С. 390 – 391. Даты змешчаныя ў дужках калія прозвішча, азначаюць час напісання тэстаменту. Даты пададзены паводле юліанска га календара.

⁶ АЮЗР. Ч. 4. Т. 1. Киев, 1867. С. 165.

⁷ АВАК. Т. 12. Вільна, 1883, С. 563.

га, чым смерць...”⁸ Шляхцянка са Смаленскага ваяводства Аўдэнцыя Міладоўская (1668) пісала пра смерць: “Чалавек, [...] нават у найдаўжэйшым жыцці павінен канец свой знайсці”⁹.

У аналізаваных шляхецкіх тэстаментах 17 ст. заўажальна пэўная разніца ў разуменні смерці і адносінах да яе. Смерць успрымалася як мэта зямнога жыцця і прадназначэнне чалавека. Аўтары тэстаментаў разумелі смерць як непазбежную з’яву, якая не лічыцца ні з грамадскім становішчам, ні з сумленным або грэшным ягоным захаваннем у жыцці. Такія адносіны да смерці выказалі два шляхціцы: Іван Юр’еўскі (1622) з Палацкага ваяводства і Лука Хацкоўскі (1678) з Аршанскага павету¹⁰. Для шляхцянкі з Віцебскага ваяводства Ганны Зеляпугі (1669) смерць была непасрэдным вынікам хваробы. Тэстатарка ў акце апошняй волі пісала: “Кожны здаровы чалавек спадзяеца хваробы, а хворы – смерці ...”¹¹ Гэтае перакананне было звязана з ніzkай эфектыўнасцю медыцыны ў Рэчы Паспалітай 16–17 ст., адсутнасцю гігіёны і папулярнасцю знахарства¹². Пацыенты не зайсёды вытрымлівалі працэдуры лячэння.

Аўтары аналізаваных дакументаў часта лічылі прычынай смерці старасць. Прыйкладам, шляхцянка Варвара Шэмэт з роду Агінскіх (1651), з увагі на “сталыя гады” спадзявалася хуткай смерці¹³. Віленскі купец Сямён Гуковіч (1778) лічыў смерць спадчынай бацькоў-нябожчыкаў¹⁴. Мяшчанін з Вільні Самуэль Вочачка ў тэстаменце ад 1657 г. пісаў: “...Хто не хо ча пагадзіцца са смерцю, той найперш павінен не пагадзіцца на жыццё”¹⁵.

Тэстатары разумелі смерць таксама ў рэлігійным кантэксле, што вынікала з хрысціянскай веры ў смяротнасць цела і несмяротнасць душы. Для душы цела было толькі абалонкай, якая з часам зношваецца, пасля чаго душа яе пакідае для новага ілепшага жыцця. Якраз таму для аршанскага шляхціча Лукаша Хацкоўскага (1678) смерць была свайго роду “адпачынкам” пасля зямнога жыцця¹⁶.

Для тэстатараў зямное існаванне ў перспектыве вечнага жыцця часта было “марнасцю” (vanitas vanitatum) і “юдоллю”. Такія адносіны да чалавечага жыцця праваслаўным і унітам пропанаваў Стары Запавет.

⁸ ИЮМ. Т. 26. С. 240.

⁹ ИЮМ. Т. 26. С. 256.

¹⁰ ИЮМ. Т. 26. С. 369; Т. 23. Вітебск, 1892. С. 345.

¹¹ ИЮМ. Т. 26. С. 322.

¹² Bystroń J. S. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII. Т. 1. Warszawa, 1976. С. 423, 433

¹³ АВАК. Т. 12. С. 548.

¹⁴ АВАК. Т. 9. Вільна, 1878. С. 546.

¹⁵ АВАК. Т. 9. С. 490.

¹⁶ ИЮМ. Т. 26. С. 369.

У марнасці жыцця бачылася адна надзея – збаўленне души¹⁷. Істотна, што марнасць чалавечага жыцця характэрная для аналізаваных шляхецкіх і мяшчанскіх дакументаў 17 – 18 ст. Таксама як і жыццё цела чалавека было “марным”, яго называлі “цялесным” або “грэшным”. Згаданы Хацкоўскі, як і іншыя тэстатары, асабліва з 17 ст. разумелі смерць як “разлучэнне душы і цела”. Яны марылі, каб пасля смерці іх душа трапіла ў Царства Нябеснае, дзе б набыла шчасліве “вечнае” жыццё. Толькі грахоўнае жыццё магло зрабіць для души немагчымым райскае існаванне. Тэстатары прызнаваліся ў грахах, але вера ў бясконную літасць Бога дазваляла ім спадзівацца на “вечнае” жыццё. Адным з прыкладаў такіх адносінаў да смерці былі слова шляхціца Канстанціна Фёдаравіча Чапліца-Шпаноўскага (1601): “Маючи надею певную у милосердью Его (Бога – В.З.) светом, ижъ ся надо мною грешнымъ змиловати, отписавши злости мои, до хвалы Своее Святое духа моего приняти рачить”¹⁸. Дапамагчы грэшнікам выратавацца павінна было заступніцтва перад Богам Маці Божай, Хрыста і ўсіх святых. У просьбах да святых “патронай” маліцца за іх тэстатары не называлі імёнаў. Толькі два з аналізаваных тэкстах утрымліваюць імёны святых: Мікал Богуш Багавіцінавіч (1529), аддаў свою душу ў апеку Міколы Цудатворцы, архангелу Міхаілу і Яну Багаслову¹⁹, а віленскі мяшчанін Сямён Гуковіч (1778) прасіў пра выбачэнне грахоў св.Сымона²⁰.

На працягу ўсяго Новага часу ў тэстаментах праваслаўных і уніятаў зрэдку з’яўлялася таксама акрэсленне смерці як “прызванне души да святой хвалы” Хрыстом ці Богам²¹. У такіх выпадках тэстатары былі пэўныя, што іх душа не трапіць ў пекла. Адсутнасць згадак пекла ў тэстаментах сведчыць, што сярод праваслаўных існаваў страх перад ім. Баючыся пекла, тэстатары спадзіваліся на лепшае ўкладанне пазазямнога жыцця. Адсутнасць тэм пекла вынікала таксама са значэння тэстамента як апошняга паraphунку з зямным жыццём. У актах апошній волі тэстатары выконвалі зямныя фармальнасці і выказвалі глубокую веру ў божую міласэрнасць, што па іх адчуваннях давала права да вечнага жыцця. Тут варта напомніць, што праваслаўная царква захавала ў сваім вученні агульнахрысціянскі дуалізм жыцця пасля смерці, які апіраецца на дагмаце пра існаванне неба і пекла. Яна не прыняла ідэі чысцілішча, у якім душа нясе кару за грахі. Праваслаўныя верылі, што души, якія не атрымалі адпушчэння грахоў, або не былі пакараныя за іх ў зямным

¹⁷ Rok B. Zagadnienie śmierci. S. 53.

¹⁸ АСД. Т. 1. Вілна, 1867. С. 227.

¹⁹ АОЮЗР. Т. 1. С. 75.

²⁰ АВАК. Т. 9. С. 546.

²¹ ИЮМ. Т. 26. С. 375.

жыцці, не могуць цярпець дадатковыя пакуты ў чысцілішчы. У такім выпадку Бог, які патрабуе людскіх пакутаў, быў бы занадта крыважэрным і неміласэрным. Калі б катаўанні былі адзінымі сродкам вымалення грахоў, то царква і малітвы аказаліся б непатрэбнымі²². Адмаўляючы чысцілішча як кару за грахі, праваслаўныя прызнавалі пасмяротнае “ачышчэнне”, якое “аздараўляе” душу, пазбаўляючы яе ўсіх заганаў. Стан паміж смерцю і божым судом быў творчым перыядам, таму трэба было малицца за нябожчыкаў²³.

З рэлігійным разуменнем смерці было звязана трактаванне яе як наступства грэха першых людзей Адама і Евы. Віленскі мяшчанін Сямён Азарыч лічыў (1636) смерць вынікам “злачынства” Адама²⁴. Азарыч – адзіны сярод аналізаваных тэстатараў, хто напісаў пра смерць у падобным аспектце. Смерць разумелася таксама як дар Божы ці прысуд Творцы. Так успрымалі смерць луцкі епіскап Кірыла Цярлецкі (1598) і згаданы Азарыч²⁵. Шляхціч з Менскага павету Марцін Васільевіч Садоўскі (1593) пісаў: “Тот долгъ кождый грешный человек Пану Богу отдать по-винен...”²⁶ Можна меркаваць, што для тэстатара смерць была выплатай доўгу за атрыманы дар жыцця.

Аўтары аналізаваных тэстаментаў хоць былі свядомыя немінучасці смерці, баяліся яе прыходу. Аднак страх прысутнічае не ва ўсіх дакументах. Страхад няведання часу прыходу смерці выказвалі ў сваіх тэстаментах шляхта і мяшчане ў 16 – 17 ст. Шляхта баялася нечаканага прыходу смерці таксама з нагоды клюпатаў пра захаванне родавых уладанняў.

Каб падрыхтавацца да магчымай нечаканай смерці трэба было зараней скласці тэстамент. Маючы гатовы тэстамент чалавек мог не баяцца, што смерць застане яго знянаць, і ён не паспее выкананць усе належныя фармальнасці. Пра сувязь тэстаменту са смерцю ў такім аспектце сведчаць слова оўручскай шляхцянкі Таццяны Прыгарніцкай (1719): “Я, памятаючы пра тое, каб смерць мяне на старасці гадоў не заспела не-прыватаванай, [...] вырашила сабе парадак пры жыцці сваім учыніць...”²⁷ У тэстаментах змяшчаліся маёманыя рашэнні, рэгуляцыя даўгоў, спыненне існуючых спрэчак і развітанне з сям'ёй, што супакойвала *moribunda* і дазвалялі яму займацца толькі справамі ратавання душы. Напісанне тэстаменту было апошнім павіннасцю чалавека, таму пасля

²² Radolińska W. Czyściec // Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Red. Lazar A. T. 2. Łódź, 1999. S. 386.

²³ Evdokimov P. Prawosławie. Warszawa, 1986. S. 419.

²⁴ АВАК. Т. 9. С. 471.

²⁵ АСД. Т. 1. С. 271; АВАК. Т. 9. С. 471.

²⁶ АВАК. Т. 33. Вільні, 1908. С. 133.

²⁷ АІОЗР. Ч. 4. Т. 1. С. 390.

гэтага аўтары давяралі душу Богу, як тое зрабіла старая панна шляхецкага паходжання Соф'я Герчык (1661)²⁸.

Тэстамент як элемент падрыхтоўкі да смерці трактавалі падручнікі *ars bene moriendi*, разпаўсюджаныя ў 16 – 17 ст. не толькі ў Рэчы Паспалітай. Праваслаўныя тэстатары былі знаёмыя з такім і як: “Кладовая различных актов, которые при сватовстве, свадьбах, банкетах, погребениях тому подобных светских забавах привычно отправлять”, выданы ў Вільні (1641) і таксама трактат з 17 ст. Юлія Сяменскага пра арганізацыю пахавальных урачыстасцяў – “Dyariusz pogrzebowej pompy”²⁹. Быць гатовымі да смерці вучылі не толькі падручнікі па адыходу ў іншы свет. Праваслаўным і уніятам такі наказ даваў Бог праз Святое Пісанне. Проз таямніцу смяротнага часу Бог прымушаў чалавека заўжды помніць пра смерць і рыхтавацца да яе. Свядомаць гэтай боскай кары меў пінскі земскі суддзя Даждзьбог Масневіч, які ў 1651 г. напісаў: “Wyrokiem Nawysszego Pana Boga kazdemu na swiecie żyącemu człowiekowi kres y koniec życia naznaczona jest śmierć, ale którego czasu ten kres y pozew powołania Panskiego przysć ma, nie jest oznajmiona y żaden człowiek o powołaniu swym wiedzieć nie może y owszem Naywysszy Pan przez Pismo Święte nawpominać nas raczy, abyśmy koźdej godziny gotowem na powołanie Panskie byli, upominając nas, że iako śmierć y kres życia naszego tajemnie przysć ma, zaczym aby my zawsze gotowem byli”³⁰.

Часткай рэлігійнай працэдуры смерці было святое прычастце, а ў час хваробы “намашчэнне хворых”. Аднак толькі адзін з аўтараў аналізаваных дакументаў, менавіта, шляхціц Дзмітры Белашыцкі, напісаў пра прыняцце святога прычастя ў час хваробы³¹. У час хваробы прымалі “намашчэнне хворых”, якое ў каталіцкім касцёле называлася “апошнім намашчэннем”. Пра “намашчэнне хворых” праваслаўны тэолаг Паўла Еўдакімаў пісаў: “Гэтае таінства можа быць паўторана, таму адсутнічае лацінскае значэнне “апошняга” намашчэння, прызначанага толькі для паміраючых”³². Для праваслаўных яно было перш за ўсё просьбай да Бога аб выздараўленні, але дазваляла адначасова атрыманіць адпушчэнне грахоў³³. Цікава, што згаданы тэстатар атрымаў апошнє намашчэнне ад аднаго святара, калі праваслаўная царква патрабавала ў дзелу ў тым сямі

²⁸ ИЮМ. Т. 26. С. 251.

²⁹ Котлярчук А. С. Праздничная культура в городах России и Белоруссии XVII века: официальные церемонии и крестьянская обрядность. Санкт-Петербург, 2001. С. 66.

³⁰ АСД. Т. 6. Вильна, 1869. С. 344-345.

³¹ АІОЗР. Ч. 4. Т. 1. С. 166.

³² Evdokimov P. Prawosławie. S. 383.

³³ Evdokimov P. S. 383 - 384.

святараў. Дадаткова пры астатнім намашчэнні ўжываліся разбудаваны цырыманды і чытанне сямі фрагментаў Евангелля. Гэты рытуал ва уніяцкім касцёле быў спрошчаны Замойскім сінодам у 1720 г., які дазволіў удзелу ім аднаго святара³⁴. Выпадак Белашицкага паказаў, што прыярытэтам была не працэдура, а само ўдзяленне паміраючаму святых таямниц.

Тэстатары баяліся смерці і адказнасці за грэшнае жыццё. Хоць у тэстаментах дамінавала чаканне смерці, але ў рускіх тэстатарадаў 16 – 18 ст. жыла надзея на выздараўленне і працяг жыцця. Яе выражэнне было зазначэнне тэстатарамі магчымасці змены зместу тэстаменту. Уключаліся слова: “Калі Пан Бог верне да ранейшага здароўя”. У 18 ст. з'явіліся больш непасрэдныя выражэнні пра прагу да жыцця. Напрыклад, мяшчанін Сямён Гуковіч (1778) быў так задаволены “аздобамі гэтага свету”, што калі б мог, то жыў бы вечна³⁵. Магілёўскі бурмістар Малахія Гутаравіч Казкевіч (1702) лічыў смерць няшчасцем. Ён некалькі разоў паўтарыў просьбу да Бога, каб працягнуў яго жыццё і дазволіў самому распрадзіцца маёmacцю. Свой тэстамент заканчыў такімі словамі: “Цяпер скончыў свой тэстамент, а дай Божа яшчэ пажыць і самому ўсё зрабіць як найлепей”³⁶. Просьба Казкевіча вынікала з клопату пра забеспячэнне нашчадкаў і жонкі на выпадак сваёй смерці. Тэстатар хацеў забяспечыць таксама свае матэрыяльныя каштоўнасці Казкевіч пісаў тэстамент падчас хваробы, але бачыў магчымасць выздараўлення. Згаданая фармулёнка была ў пэўным сэнсе выражэннем прагі жыцця. Апякуючыся лёсам родных і маёmacці пасля сваёй смерці, тэстатары імкнуліся захаваць непарыўную сувязь з зямной рэчаіснасцю. Гэтаму імкненню не маглі перашкодзіць ні перспектыва “вечнага” жыцця, ні пануючая ідэалогія *vanitas*.

Метафізичныя і эсхаталагічныя адносіны да смерці ўплывалі на лёс цела пасля смерці чалавека. Па прычыне хрысціянскай веры ва ўваскранні, цэлы не крэміраваліся, а атачаліся асаблівай апекай. Пахаванне цела ў зямлі тэстатары матывавалі тым, што з яе падысталі: “Цела, якое з зямлі, зямлі аддаю”. Присутнасць у тэстаментах распарааджэнняў пра пахаванне было як выражэнне клопату пра цела пасля смерці, так і жадання перажыць пахаванне ў выміярэннях зямнога часу. З матэрыялізаваным ablічам смерці мелі дачыненні не самыя тэстатары, а іх блізкія і сябры. Яны звычайна атрымлівалі ў спадчыну не толькі маёmacць, але і абавязак арганізацыі пахавання. Выканаўцаў свайго пахавання тэстатар вызначаў па ўласным жаданні, якое аблічкоўвала кола жывых сваякоў і

³⁴ Rok B. Zagadnienie śmierci. S. 116.

³⁵ АВАК. Т. 9. С. 546.

³⁶ ИЮМ. Т. 11. Вітебск, 1880, С. 205, 221.

ступень сваяцтва. Найчасцей, пахаванне арганізоўвалі бліжэйшыя сваякі (сужэнец ці дзеці)³⁷. Сярод дзяцей часцей на арганізатораў пахавання выбіралі сыноў, чым дачок. Кабеты – тэстатаркі наказвалі пахаваць іх мужам ці сынам, а пры іх адсутнасці – зяццям. Неаднаразова пахаванне арганізоўвалі дзеці, з якімі тэстатар жыў разам³⁸.

Выкананіем пахавання прызначалі таксама бліzkіх сваякоў, адносіны з якімі былі не найлепшымі. Так зрабіў шляхціц з ваколіцаў Оўруча Сямён Мартынавіч Ляўкоўскі (1680), якімей з братам маёмыні канфлікт. Тэстатар, баючыся, што брат Пётр не згодзіцца яго пахаваць, вызначыў надтым апеку іншых сваякоў³⁹. Часта да дапамогі ў арганізацыі пахавання тэстатары прыцягвалі выкананіцаў тэстаменту⁴⁰. Магнат Богуш Ка-рэцкі (1576) наказаў апекунам выдаць гроши прыгатаваныя на пахаванне, а саму ўрачыстасць наказаў арганізаваць вызначаным слугам⁴¹. Старыя панны наказвалі пахаваць іх сваяку, які апекаваўся імі пры жыцці. У горшай сітуацыі былі тыя, хто не меў сям'і. Яны прасілі пахаваць іх сяброву альбо манаҳаў, якім аплочвалі выкананне астатніх паслугі. Марына Гастомска, сястра мітрапаліта Рагозы ў 1592 г. вызначыла ўзнагароду апекунам за працу, выкананую пры арганізацыі пахавання⁴². Часцей за гэта плацілі духоўным установам, чым асобным людзям. Напрыклад, берасцейская мяшчанка Ганна Кабылінская (1702), дару чаючы арганізацыю пахавання манаҳам пры царкве св. Сымона Слупніка ў Берасці, аддала за гэта свой дом на берасцейскім рынку⁴³.

Ад вызначаных выкананіцаў тэстатары патрабавалі “сумленнага” або “прыстойнага” пахавання. Такія патрабаванні былі характэрныя для тэстатараў-шляхціцаў 17 ст. Сярод іх калькі 31% жадалі “годнага” пахавання. У папярэднім стагоддзі такое распарараджэнне запісалі толькі каля 19% тэстатараў. Мяшчане таксама, хоць і ў меншай ступені, жадалі ганаровага пахавання. Колькасць такіх жаданняў вырасла ў тэстаментах з 7% у 17 ст. да 16% у 18 ст. Само жаданне “сумленнага” пахавання магло быць праявай адсутнасці даверу да спадкаемцаў і апасеннем “нягоднага” пахавання. З тым астатнім было звязана апасенне, каб парэшткі памерлага не былі проста пакінутыя, як тое задаралася пад час памораў. У гэтых катастрофахцелы памерлых часта ляжалі на вуліцах і падворках. Так было, напрыклад, у гарадах ВКЛ у 1710 г.⁴⁴

³⁷ ИЮМ. Т. 20. Витебск, 1890. С. 475; АВАК. Т. 9. С. 472.

³⁸ ИЮМ. Т. 26. С. 257.

³⁹ АІОЗР. Ч. 4. Т. 1. С. 135.

⁴⁰ АСД. Т. 6. С. 55.

⁴¹ АІОЗР. Ч. 1. Т. 1. Киев, 1859. С. 96.

⁴² АСД. Т. 6. С. 288.

⁴³ АСД. Т. 11. С. 52.

⁴⁴ Rok B. Zagadnienie śmierci. С. 166.

Элементам “прыстойнага” пахавання было выкананне яго паводле канонаў веравызнання тэстатара. Жаданне арганізацыі пахавання паводле ўсходняга абраду выказала 52% тэстатараў-шляхціцаў 16 ст. У наступным стагодзіні паводле абрадаў Усходніх цэрквяў хацелі быць пахаванымі 62% тэстатараў-шляхціцаў і 46% тэстатараў-мяшчанаў. Павелічэнне колькасці распараджэнняў пра абрад пахавання было звязана з Берасцейскай уній. З нагоды існавання уніяцкай веры і розных кірункуў пратэстантызму, а таксама бесперапынных войнаў і частых эпідэміяў тэстатары баяліся пахавання па абраду не іх рэлігіі. Акрамя таго пасля Берасцейскай уніі ў некаторых усходніх частках Рэчы Паспалітай было проблематычна знайсці праваслаўнага святара. Такое апасенне выказала ў тэстаменце шляхцянка Ганна Камар (1655), якая ў выпадку немагчымасці знайсці праваслаўнага святара дазваляла пахаваць яе уніяцкаму духоўнаму⁴⁵. Распараджэнні пра пахавальны абрад вынікалі таксама са звычкі да традыцыйнага абраду пахавання. Змяншэнне колькасці такіх распараджэнняў у мяшчансікіх дакументах 18 ст. (16%) было вынікам фармалізацыі тэстаментаў. У гэты час усталявалася традыцыя арганізацыі пахавання і дэталёвия ўказанні не былі патрэбныя.

Тэстатары, якія не пакідалі грошай на пахаванне, узнагароджвалі толькі святароў. Напрыклад, збяднелая ўдава шляхецкага паходжання з Трокскага ваяводства Ганна Чаркас (1662) пісала: “[...]na kтугу то pogrzeb moi nie więcej nie leguić, tylko popom, za rachek onych, sukienkę mojną anskotowią, starą, a więcej nici, bo iadnych sum pieniężnych, ani inszych rzeczy ruchomych nie mam”⁴⁶. Калі тэстатары па прычыне беднасці не маглі выдаць грошай на пахаванне, то звярталіся да літасці сваякоў, як тое зрабіла шляхцянка Аўдоцця (Awdencja) Міладоўская (1668)⁴⁷. А Ганна Свірская (1588) не выдзяліла ў тэстаменце гроши на пахаванне, паколькі зрабіла тое ў напісаным раней рээстры⁴⁸. Здаралася, што тэстатары не вызначалі грошай на пахаванне, а наказвалі арганізаваць “годнае” пахаванне за частку пакінутай маёмасці⁴⁹. Часам, калі маёмасць не была дастатковая вялікай, адзначалася, што кошты пахавання павінны быць дастасаваныя да „преможенъя убогое маентности”, якнапісаў шляхціч Міхал Дзмітровіч (1626)⁵⁰. Падобных проблемаў не мелі заможныя тэстатары, якія дамагаліся пахавання адпаведна іх багаццю і паходжанню. Такога пахавання з усімі цырымоніямі захацеў кіеўскі шляхціц Адам Маркевіч

⁴⁵ ИЮМ. Т. 26. С. 392.

⁴⁶ ИЮМ. Т. 26. С. 221.

⁴⁷ ИЮМ. Т. 26. С. 257.

⁴⁸ АСД. Т. 6. С. 55.

⁴⁹ АВАК. Т. 12. С. 549.

⁵⁰ ИЮМ. Т. 21. Вітебск, 1891. С. 446.

(1653): “Ciajo zań [...], značytemiceremoniami ta byž pogrzebione, [...]nie iaiuiu Nec kosztu moiego i summ niięe manowanych”⁵¹. Такім чынам, кошты пахавання залежалі як ад жадання тэстатарап, так і ад іх заможнасці.

Калі не хапала наяўных грошай, тэстатары прызначалі на пахаванне пазыкі, якія іхня спадкаемцы павінны былі атрымаць ад даўжнікоў⁵². Каб спагнаць грошы патрэбны быў час, таму пахаванне тэстатарапа магло адбыцца нашмат пазней яго смерці. Прыйнаменне на пахаванне пазычаных некаму грошай у пэўнай ступені гарантавала іх зварот. Нават, калі сям'я арганізавала пахаванне за свае грошы, то потым старалася кампенсаваць страты, спаганяючы доўг. На падставе названых у тэстаментах суммаў, прызначаных на пахаванне, удалося ўстанавіць, што сярэднезаможны шляхціч у 17 ст. за правядзенне абраду пахавання плаціў духаўству каля 10 коп літоўскіх грошаў. У 16 і 18 ст. платы былі такімі рознымі, што сярэднюю вызначыць не ўдаецца.

Таксама сітуацыя выглядае ў аналізаваных мяшчансіх дакументах. Сярэдні кошт пахавання шляхціца ці мяшчаніна на аснове тэстаментаў вызначыць цяжка, бо тэстатары, у залежнасці ад сваёй заможнасці, па-разнаму разумелі паняцце “пахаванне”. Можна толькі канстатаваць, што сумы, прызначаныя на пахаванне, былі невялікімі ў параўнанні з багаццем заможных тэстатарап. У даследаваных тэстаментах не выступалі сумы большыя чым 200 коп літоўскіх грошаў. Таксама цяжка на падставе гэтыхкрыніцаў вызначыць якога кшталту былі аксесуары, купленыя да пахавання.

У тэстаментах вернікаў усходніх канфесій захаваліся толькі агульныя звесткі пра цырымонію пахавання. Таму цяжка вызначыць якія-небудзь змены абраду ў перыяд ад 16 да 18 ст. Як у шляхецкіх так і мяшчансіх тэстаментах адсутнічае інфармацыя пра адзенне памёрлага, асвятленне царквы або колер труны, што ўтрымліваюць тэстаменты католікоў⁵³. У аналізаваных крыніцах няма пацвярдження погляду Юліуша А.Храсціцкага, што тэстаменты ўтрымліваюць “багацтва звычай” і “правановаў па інсцэнізацыі пахавання”⁵⁴. Праваслаўныя тэстатары не надавалі вялікай увагі зневіні формам пахавання, і звычайна пакідалі сям'і свабоду дзеяння ў гэтай справе. Яны канцэнтраваліся найперш на жаданні “сумленнага” пахавання ў грэчаскім абраадзе і на вызначэнні месца пахавання.

Паспрабуем на падставе звестак тэстаментаў акрэсліць разуменне праваслаўнымі паняцці “пахавання” і ахарактарызаціа пахаванне па

⁵¹ АВАК. Т. 12. С. 557.

⁵² АВАК. Т. 12. С. 322.

⁵³ Testamenty szlachty krakowskiej. S. 78.

⁵⁴ Chrościcki J.A. Pompa Funebris. S. 66.

ўсходняму абраду ў 16 – 18 ст. У прынцыпе праваслаўныя і ўніяты пад паніццем “пахавання” разумелі ўсе абрады, якія датычылі цела пасля смерці. Тут варта зазначыць, што існавала таксама вузкае значэнне гэтага слова, якое азначала сам працэс пахавання цела. З яго выключалася, напрыклад, дастаўка цела да царквы. Гэтае вузейшае паніцце “пахавання” выступала толькі ў 16 ст. Але віленская мяшчанка Акуліна Дарафеевічанка Струдзянка (1651) прызначыла на пахаванне 100 коп літоўскіх грошаў⁵⁵. У кошт пахавання тэстатарка, аднак, не ўключыла выдаткі на адзенне і труну, што паказвае на яшчэ адно значэнне тэрміну. Вызначаныя ёй гроши прызначаліся на аплату выдаткаў, звязаных з арганізацыяй працэсіі, біщём у званы і закупам свечак, якія павінны былі стаяць у царкве каля труны. Трэба адзначыць, што біщё ў званы ў працэсе і пасля пахавання было найбольш пажаданым для тэстатараў элементам абраду. Аналагічна ад “пахавання” аддзяліў закуп труны і адзення мяшчанін з Вільні 18 ст. Хведар Дарафеевіч (1737)⁵⁶. Акрамя таго тэстатар не ўключыў у кошты пахавання плату за ўрочыстасці сяброў рэлігійных брацтваў.

Вернікі ўсходніх цэркваў не засталіся ў баку ад пануючай ў новыя часы традыцыі пышных і ўрачыстых пахаванняў. Праваслаўным і уніятам гэтааксама як і пратэстантам падабаліся багатыя абрады пахаванняў каталікоў. Перайманню праваслаўным і уніятам і каталіцкіх пахавальных абродаў спрыяла таксама дамінаванне каталіцкага касцёла ў Рэчы Паспалітай 16 – 18 ст. Пра арганізацыю вернікамі ўсходніх канфесій пышных пахаванняў сведчыць змяшчэнне ў тэстаментах жадання правесці пахаванне “без усялякай помпы”. Такія пажаданні з’явіліся ў трох тэстаментах 17 ст. – двух шляхецкіх і адным мяшчанскамі. Пра гэта сведчаць таксама сумы, прызначаныя тэстатарамі для пахавання. Тэстатары рэдка адкрыта казалі пра дарагое пахаванне (напрыклад, Маркевіч) ці жадалі “царкоўных апаратуў” і катафалковай апарацыі”, як тое зрабіў купец Сямён Гуювіч (1778)⁵⁷. Праваслаўныя і уніяцкія багатыя мяшчане, таксама якія мяшчане-каталікі хацелі багаццем пахавання быць роўнымі шляхце. Віленскія мяшчанін Сямён Азарыч (1636) прызначыў на сваё пахаванне 200 коп літоўскіх грошаў. Нават шляхта не ладзіла такіх багатых пахаванняў⁵⁸. Вынікам падабенства пахаванняў багатых мяшчанаў і шляхты была пэўная аднастайнасць пахавальнага абраду абодвух грамадскіх слоёў. Пышнасць пахавання матывавалася перш за ўсё павагай да нябожчыка⁵⁹.

⁵⁵ АВАК. Т. 9. С. 478.

⁵⁶ АВАК. Т. 9. С. 537-538.

⁵⁷ АВАК. Т. 9. С. 547.

⁵⁸ АВАК. Т. 9. С. 472.

⁵⁹ Chrościcki J.A. Pompa funebris. S. 58.

Траўрныя цырымоніі праходзілі на працягу як некалькіх дзён да некалькі месяцаў пасля смерці тэстата, у залежнасці ад грамадскага становішча і заможнасці памёрлага. Так, магілёўскі бурмістар Малахія Казкевіч (1702) наказаў пахаваць сваё цела праз пяць дзён пасля смерці, а шляхціц Хведар Масальскі (1617 г.) “найхутчэй” праз некалькі тыдняў⁶⁰. На распэнне Казкевіча магла таксама паўплываць унутраная сітуацыя ў краіне. Жаданне хуткага пахавання цела часцей з’яўляліся ў тэстаментах 17 ст. Тэстатары, якія выказвалі гэтае жаданне, напэўна хацелі быць пахаванымі “без помпы”. Іншым разам працяглых пахавальных урачыстасцяў апасаліся прадстаўнікі заможных родаў. Напрыклад, Марыя Радзівіл, якая паходзіла з праваслаўнага малаускага рода Лупулаў, у тэстаменце 1659 г. наказала свайму швагру Багуславу Радзівілу пахаваць цела як хутчэй, а бацьку і сястру толькі паведаміць пра яе смерць⁶¹. Часам пахаванне адкладвалі да часу прыбыцця найбольш пажаданых гасцей. Так, шляхціц з ваколіц Луцка Максімілан Гееўскі-Лаўдыкоўскі (1710) наказаў правесці пахаванне толькі пасля прыбыцця выкананіцца ў тэстаменту⁶². Просьбы хуткага пахавання змяшчаліся між іншымі па гігіенічных і эстэтычных меркаваннях. Выгляд цела памёрлага, закранутага працэсам распаду, мог негатыўна паўплываць на ўспаміны пра яго.

Свецкім элементам пахаванняў быў пачастунак гасцей у першыяд ад моманту смерці да пахавання і хаўтуры. Найчасцей тэстатары згадвалі пра хаўтуры ў 17 ст., а ў 18 ст. толькі зредку. Звестак пра хаўтуры не было ў аналізаваных дакументах 16 ст. Пра гасцей на пахаванні клапаціўся гаспадарскі маршалак Хведар Масальскі (1617), які наказаў прыгатаваць для іх „медовъ и солововъ и пива и быдла до кухни, кореня и обичих трунковъ”⁶³. У гэтым выпадку пахаванне выконвала таксама таварыскую функцыю. Грамадская функцыя пахавання прайўлялася ў пачастунку для бедных. Накарміць іхпад час свайго пахавання наказаў (1640) шляхціч Рыгор Багамолец⁶⁴. Пра бедныхі старцаў клапаціўся таксама Самуэль Агінскі⁶⁵. Ялмужна слаба адлюстравалася ў аналізаваных тэстаментах. Яна змешчана толькі ў двух шляхецкіх тэстаментах. Гэта яшчэ не азначае, што ёй не надавалася ўвагі. Магчыма, яна была настолькі звыклай справай, што пра яе не было патрэбы спецыяльна згадваць. Ялмужна таксама залежала ад заможнасці тэстата. Больш папулярнымі былі запісы на карысць бедных, якія павінны былі быць рэалізаваныя пасля пахавання.

⁶⁰ ИЮМ. Т. 11. С. 219; АВАК. Т. 2. Вильна, 1867. С. 43.

⁶¹ АВАК. Т. 12. С. 586-587.

⁶² АІОЗР. Ч. 4. Т. 1. С. 365.

⁶³ АВАК. Т. 2. С. 43.

⁶⁴ ИЮМ. Т. 26. С. 122.

⁶⁵ АВАК. Т. 12. С. 563.

Не ўсе тэстатары, як ужо адзначалася, надавалі значэнне пышнай форме пахавання. Наказы пра абмежаванне ўсялякіх пахавальных абрадаў былі праявай аскетычнай рэлігійнасці праваслаўных і уніяцкіх тэстатараў. Рэдкімі, аднак, былі выпадкі калі тэстатары ў распараджэннях пра працэдуру пахавання пацвярджалі выказанае ў тэстаменце жаданне пахавання “без ніякай помпы”. Поўнасцю такое жаданне пацвердзіў сваім тэстаменце 1691 г. віленскі мяшчанін Іван Радкевіч⁶⁶. Заможная сям'я магла не выканаць такое жаданне тэстатара, каб яе не асуздзілі за скучасць. Такога абвінавачвання не павінна была баяцца сям'я мяшчаніна Сямёна Азарыча, які таксама наказаў пахаваць сябе “без помпы”, але гэта выраз разумеў інакш. У тэстаменце, складзеным у 1636 г. ён напісаў: „aby chociaj bez iadnego kosztu y zbytniey ceremonii (iako lepiey y lekczej вуж тоё), сяю moie grzeszne tam [...] zaprowadzili, albo iako kolwiek końscí moie iako Jyzefowi do ziemi chananeyskiej zanieły [...], na ktury to pogrzeb prowadzenia siaia mego, na upominki u na ubogie 200 kop [...] zapisuić”⁶⁷.

Каб заахоціць сваякоў да рэалізацыі пажаданняў, іх палохалі боскім судом ці пазбаўленнем блаславення. Гэта была адзіная форма націску на сваякоў у аналізаваных крыніцах. Прыняцце спадчыны не было абумоўлена рэалізацыяй пахавальнай просьбы. Часамі абмежаванне ўрачыстасцяў было выкліканы станам эпідэміі ў краі. Тады рэкамендавалі ціхія і хуткія цырымоніі, а час паміж смерцю і палажэннем цела ў труну не павінен быў займаць больш чым 24 гадзіны⁶⁸. Колькасць людзей, якія прымалі ўдзел у цырымоніі абмяжоўвалася да святара, грабароў і сям'і. У час найбольшага шаленства эпідэміі адзінымі сведкамі пахаванні былі грабары-магільшчыкі.

У пахаваннях бралі ўдзел як духоўныя, так і свецкія асобы. На падставе аналізаваных дакументаў не ўдалося высветліць ступень удзелу ў пахаванні сяброў арганізацыі, да якіх належалі нябожчыкі, напрыклад, цэхаў, рэлігійных брацтваў. Можна толькі меркаваць, што ўдзел нябожчыка ў такай арганізацыі выклікаў прысутнасць яе сяброў на пахаванні⁶⁹. Присутнасці на сваім пахаванні сяброў брацтваў св. Іаанна Багаслова і Найсвяцейшай Дзевы жадаў згаданы вышэй Дарафеевіч⁷⁰. Тэстатар, аднак, не пацвердзіў сваёй прыналежнасці да іх. А мяшчанін Сямён Азарыч у 1636 г. напісаў, што з'яўляецца малодшым сябрам Брацтва св.

⁶⁶ АВАК. Т. 9. С. 504.

⁶⁷ АВАК. Т. 9. С. 471-472.

⁶⁸ Karpinski A. W walce z niewidzialnym wrogiem. S. 160.

⁶⁹ У пахаваннях сяброў цэхаў у Торуні былі абавязаны ўдзельнічаць іхныя браты па цэху. Гл. Statuty toruńskiego rzemiosła artystycznego i budowlanego z XVI–XVIII w. Wyd. Dybaś B., Tandecki J., Farbiszewski M. Warszawa-Toruń, 1990. S. 20.

⁷⁰ АВАК. Т. 9. С. 537.

Духа ў Вільні, але не падаў нікай інфармацыі пра ўдзел сваіх братоў у пахаванні⁷¹. Іншыя тэстатары не пісалі ні пра сваё сяброўства ў брацтвах, ні пра ўдзел іх сяброў у пахаванні. Многія абдорвалі ў тэстаментах рэлігійныя брацтвы, што магло сведчыць пра прыналежнасць да іх. Упамянутыя запісы мелі на мэце таксама падтрымку братоў па веры.

Рэлігійныя харктар пахаванню надавала прысутнасць кліру, а пры пахаванні багатых тэстатаў – высокіх іерархаў касцёлу. Присутнасць іерархаў была вынікам жадання тэстата, каб яны вялі пахавальную службу. Такія жаданні выказвалі ў сваіх тэстаментах смаленскі ваявода Васіль Тышкевіч (1510), які пажадаў, каб адпіванне вёў сам мітрапаліт або нехта з епіскапаў⁷². У сваю чаргу прысутнасць на пахаванні Марыны Гастомскай (1592) мітрапаліта Міхала Рагозы тлумачылася tym, што ён быў яе братам. Вядзення службы канкрэтным святаром жадала найчасцей шляхта. Небагатыя шляхціцы называлі святароў царквы, у якой тэстатар павінен быў быць пахаваны, або сваіх спаведнікаў⁷³.

На пахаванні была пажадана прысутнасць найбольшай колькасці духавенства, бо лічылася, што малітвы святароў больш эфектыўныя, чым малітвы свецкіх асобаў. Даручэнне арганізацыі пахавання манаҳам азначала іхабавязковую прысутнасць. Манаҳі павінны былі прысутнічаць на памінках віленскага мяшчаніна Сямёна Дарафеевіча⁷⁴. Пастаянная пажаданнія прысутнасці святароў на пахаваннях паказваюць, што гэта быў неад'емны элемент праваслаўных і уніяцкіх пахаванняў на працягу 16–18 ст. Да ўдзелу ў пахаваннях прыцігваліся не толькі манаҳі з навакольных манастыроў, але і з аддаленых Трокскому цівуну Самуэлю Агінскому (1654) было недастаткова прысутнасці на пахаванні манаҳаў з Кронскага манастыра, у якім яго павінны былі пахаваць⁷⁵. Ён пажадаў, каб былі манаҳі таксама з Вільні і Еўя, якім за паслугі прызначыў па 500 польскіх злотых. Манаҳаў, якія прыбудуць на пахаванне, павінен быў дадатковая ўзнагародзіць сын нябожчыка. Агінскі ўсведамляў, што ягонае жаданне можабыць не выканана, таму напісаў у тэстаменце: “Jenliby tei за daniem sobie znak s ktyrego klasztoru s tych pomienionych duchowni przybyż, a zwiaszcza dla sius zney iakiey przyczyny nie mogli, Byg im bkdzie zapiat №, ie ciaia mego grzesznego pochowaj nie przybyli [...]”⁷⁶.

Элементам пахавання, які зредку згадваўся ў тэстаментах, было “спяванне Псалтыру пры целе” нябожчыка. Пра гэта пісаў у сваім тэста-

⁷¹ АВАК. Т. 9. С. 472.

⁷² АСД. Т. 9. Вільна, 1870. С. 72.

⁷³ ИНОМ. Т. 26. С. 98.

⁷⁴ АВАК. Т. 9. С. 538.

⁷⁵ АВАК. Т. 12. С. 563–564.

⁷⁶ АВАК. Т. 12. С. 564.

менце толькі адзін з тэстатарап мішчанін Сямён Гуковіч (1778)⁷⁷. Гэтае спяванне адбывалася ў царкве. Малітвы пры целе павіны былі дапамагчы души, якая паводле вучэння Айцоў царквы, тры дні пасля смерці церпіць вялікія пакуты і патрабуе дапамогі ў форме малітвы⁷⁸. З гэтай нагоды ў пахаванні ўдзельнічалі пеўчыя. Так было, напрыклад, пры пахаванні луцкага біскупа Кірылы Цярлецкага (1607)⁷⁹.

Пасля царкоўных абрадаў цела праводзілі да магілы. Праваслаўныя і уніяцкія тэстатары прыдавалі вялікае значэнне месцу пахавання. Звычайна яны вызначалі месца пахавання толькі для свайго цела. Выключчэннем у гэтай справе быў віленскі мішчанін Іван Сафрановіч, які ў сваім тэстаменце з 1681 г. вызначыў месца пахавання і для сваёй жонкі⁸⁰. Шляхта часцей чым мішчане выбірала скляпенне царквы, якая знаходзілася на тэрыторыі маёнтку і матэрыяльна падтрымлівалася тэстатарам. Гэта былі як звычайнія цэрквы так і храмы пры манастырах, якія часта знаходзіліся ва ўладані заможнай шляхты. Месцам пахавання княгіні Магдалены (1517) і Аляксандра Хведараўіча (1545) Чартарыйскіх быў Зяменскі манастыр, а Пелагеі Немірыцкай (1647) – Ляўкоўска-немірыцкі манастыр⁸¹. Такім чынам некаторыя святыні становіліся родавымі ўспальніцамі. Праваслаўная магнатэрня часта выбірала месцам вечнага спачынку Кіева-Пячорскую лаўру. Там пахавалі меж іншымі жонкі луцкага старасты Ганну з Храбтовічаў Сангушку, маршалка валынскай зямлі, уладзімірскага і вінніцкага старасту Хведара Сангушку і валынскага ваяводу Богуша Хфедараўіча Карэцкага⁸².

Жаданне быць пахаваным каля продкаў, сваякоў або сужэнца вызначала месца пахавання. Воля аўтара тэстамента была настолькі важнай, што ў выпадку смерці па-за межамі краіны неаднаразова рабілася экспунацыя і цела перавозілася ў родныя мясціны. Якраз такую волю выказаў у 1653 г. шляхціц з Кіева Адам Маркевіч. Вымушаны казакамі пакінуць родны маёнтак на Кіеўшчыне ён перабраўся ў Мсціслаўскі манастыр паблізу Мсціслава. А пасля заканчэння вайны цела павінна было быць перавезена па Сожы ў Межыгорскі манастыр паблізу Кіева⁸³.

Аналіз дакументаў дазваляе сцвярджаць, што сярод сваякоў імкнулася быць пахаванай шляхта 17 ст. 72% аўтараў шляхецкіх тэстаментаў

⁷⁷ АВАК. Т. 9. С. 547.

⁷⁸ У бога все живы. Православный обряд погребения. Изд. Саратовская общественная православная благотворительная организация “Благовестник”. Саратов, 2002. С. 10.

⁷⁹ АСД. Т. 1. С. 231.

⁸⁰ АВАК. Т. 9. С. 502.

⁸¹ АІОЗР. Ч. 7. Т. 1. Киев, 1886. С. 29, 17–18; АІОЗР. Ч. 4, Т. 1. С. 94.

⁸² Archiwum Sanguszków. T.4. C. 418, 563; АІОЗР. Ч. 1. Т. 1. С. 95.

⁸³ АВАК. Т. 12. С. 557.

гэтага перыяду аддавалі менавіта такое распараджэнне. У 16 і 18 ст. падобныя пажаданні ў тэстаментах выказваліся зредку. Цікава, што ў мяшчансіх дакументах 17 ст. яны цалкам адсутнічаюць. Гэта сведчыць пра тое, што шляхта надавала значна большую вагу сямейным сувязям і родавым традыцыям, чым мяшчане. Адсутнасць указання на месца пахавання ў мяшчансіх дакументах магчыма тлумачыцца тым, што ў выпадку пахавання на могілках паблізу цэрквай месца каля продкаў магло быць занятym на той момант, калі чалавек выказваў апошнюю волю. Адсутнасць згаданых распараджэнняў у мяшчансіх тэстаментах не выключае мажлівасць існавання родавых мяшчансіх могілак.

“Продкам” таксама часта называлі папярэдніка на той пасадзе, якую займаў аўтар тэстамента. Так, напрыклад, называў сваіх папярэднікаў на біскупскім троне Кірыла Цярлецкі (1598, 1607), якім наказаў пахаваць сябе ў Луцкай царкве⁸⁴.

Калісці як шляхта, так і мяшчане для месца пахавання выбіралі цэрквы ў вялікіх гарадах, дзе адбываліся галоўныя рэлігійныя ўрачыстасці, якія наведвалі масы людзей. Такім чынам іх магілы не забываліся, а царкоўныя магілы наведвалісь дапамагалі душы ў загробным жыцці. Апроч таго, цэрквы, якімі апекаваліся праваслаўныя брацтвы, былі найбольш пажаданым месцам вечнага адпачынку сяброў гэтых рэлігійных арганізацый. Напрыклад, праваслаўныя віленскія мяшчане месцам пахавання часцей выбіралі царкву св. Духа. Паколькі аўтары тэстаментаў рэдка згадвалі пра ўласную прыналежнасць да брацтваў, то на падставе выказанага жадання быць пахаваным у “брацкіх” цэрквях, можна судзіць пра іх сяброўства ў гэтых праваслаўных арганізацыях. Гонара быць пахаваным у такіх цэрквях заслугоўвалі не толькі “братчыкі”, але таксама людзі, якія рабілі фундацыі на карысць святыні. Шляхціцы таксама перадавалі значныя грошовыя сумы цэрквам іманастырам, дзе жадалі быць пахаванымі.

Аўтары тэстаментаў спрабавалі прымусіць нашчадкаў выкананць іх апошнюю волю, пагражаяючы Божым судом⁸⁵. Распараджэнні паміраючых на контыненте месца пахавання часта не выконваліся па аб'ектыўных прычинах, незалежных ад сям'і і духавенства. У 1713 г. віленскі мяшчанін Васіль Амельянавіч распарадзіўся, каб пасля яго смерці цела пахавалі ў царкве св. Духа ў склепе Лункавічаў, а ў выпадку адсутнасці там месца – у склепе Дарафеевічаў⁸⁶. Іншыя апасенні наконт месца свайго пахавання мела Марыя Радзівіл, якая ў 1659 г. прасіла, каб яе пахавалі таксама ў царкве св. Духа. Аднак у выпадку, калі б краіна ўсё яшчэ была ў занятаі варо-

⁸⁴ АСД. Т. 1. С. 217, 231.

⁸⁵ ИЮМ. Т. 26. С. 371.

⁸⁶ АВАК. Т. 9. С. 526.

жым і войскамі, якія маглі перашкодзіць пахаванню ў царкве, прасіла пахаваць у манастыры каля царквы, фундатарам якой збіралася стаць⁸⁷. Падобныя распарараджэнні былі выключэннямі ў аналізаваных тэстаментах.

Сярод праваслаўных аўтараў тэстаментаў былі таксама і такія, што не вызначалі месца свайго пахавання. У 17 ст. такіх распарараджэнняў не аддавалі пераважна жанчыны. Яны былі аўтарамі каля 85% тэстаментаў, у якіх не было гаворкі пра месца пахавання. Не ўказвалася месца пахавання таксама ў тэстаментах, што складаліся пад час вайны і эпідэміі, у няволі, бо ў такіх умовах яны не мелі шансаў на рэалізацыю. Аўтары тэстаментаў прасілі толькі пра выкананне хрысціянскіх абрадаў, што таксама магло быць проблемным. Braslaŭskie kashatallyan Vasili Zakharoŭski, які быў кінуты татарамі ў турму ў 1577 г., хацеў толькі аднаго, а менавіта, каб цела было пахавана ў зямлі. Ён згаджаўся нават быць пахаваным татарамі⁸⁸.

У перыяд эпідэмій ні тэстатар, ні яго сям'я часта не мелі ніякага ўплыву на месца і характеристыка пахавання, бо ахвяраў хавалі на спецыяльна вызначаных могілках. Пры пашырэнні хваробы памёрлых звычайна хавалі ў брацкіх могілках. Пад час падобных катастроф ні паходжанне, ні багацце не мелі вялікага значэння⁸⁹.

Брацкія могілы становіліся апошнім прытулкам як бедных, так і багатых. У гэты перыяд забраняліся пахаванні ў храмах і на могілках каля іх⁹⁰. Аднак гэтая забарона часта парушалася. Адбываліся тайныя пахаванні на могілках і на землях поблізу дому. Разлічвалі, што пасля заканчэння эпідэміі цела можна будзе перанесці на могілкі або ў іншае вызначанае месца. Падобныя парушэнні нават караліся смерцю. Якраз таму віленскімяшчанін (католік) Якуб Напаркоўскі (1625), калі прасіў аў пераносе цела жонкі ў віленскі бернардзінскі касцёл, прызнаўся, што пахаваў яе раней у свіране на тэрыторыі парка каля дома⁹¹. Азначаныя кары і забароны не толькі рабілі немагчымым выкананне падрабязных распарараджэнняў наоку месца пахавання, але неслі ў сабе пагрозу для свяякоў тэстатара.

У аналізаваных матэрыялах зредку сустракаліся распарараджэнні, якія датычылі зневінняга выгляду магілы. Слонімскі і камянецкі стараста Міхail Богуш Богавіцінавіч (1529) наказаў паставіць на ўласнай магіле выявы св. Антонія і Феадосія⁹². Выключэннем была воля шляхцянкі Марыны

⁸⁷ АВАК. Т. 12. С. 586–587.

⁸⁸ АЮЗР. Ч. 1. Т. 1. С. 69.

⁸⁹ Karpinski A. W walce z niewidzialnym wrogiem. S. 158.

⁹⁰ Karpinski A. W walce z niewidzialnym wrogiem. S. 155.

⁹¹ Karpinski A. W walce z niewidzialnym wrogiem. S. 156 – 157.

⁹² АЮЗР. Т. 1. С. 76.

Гастомскай, якая ў 1592 г. напісала: “Тело [...], абы погребли въ церкви мурованой соборной Св. Пречистое Богородицы въ месте Виленском и гробъ надъ теломъ моимъ ку стене церковной муремъ примуровали и камень въ толь муръ вмуровали”⁹³. Шляхціц з Віленскага ваяводства Рыгор Багамолец наказаў пахаваць сябе калі царквы і ў гэтым месцы пастаўіць капліцу⁹⁴. Ужо згаданы Самуэль Агінскі набыў сабе магільны помнік яшчэ пры жыцці⁹⁵. Гэтага шляхціца таксама вельмі хвалявала месца пахавання. Наказаў зачыніць капліцу, у якой будзе пахаваны, а ключ распарадзіцца перадаць сыну Каралю. Пры гэтым забараніў карыстацца капліцай сваякам, што не належалі да праваслаўя. Магіла для яго была святым месцам, якое маця зняважыць прысутнаць іншаверцаў. Жаданне тэстатарапа сведчыла не толькі аб tym, што прадстаўнікі яго сям'і пераходзілі на іншыя веравызнанні, але таксама ўказывала на сямейны раскол, як наступства канфесійных зменаў. Для Агінскага адмова ад праваслаўя азначала выключэнне з пэўных сфераў сямейнага жыцця. Распараджэнне трокскага цівута не мела аналагу у аналізаваных дакументах.

Час паміж смерцю і пахаваннем меў для тэстатарапа сімвалічнае значэнне. Толькі пасля пахавання пачыналася рэалізацыя маё масных распараджэнняў і заканчэнне ўсіх справаў нябожчыка. Магілёўскі бурмістр Малахіаш Казкевіч наказаў ўпарадкаваць усе справы маентку пасля пахавання⁹⁶. Аналагічна шляхціц Юры Качынскі наказаў сваякам патрабаваць галоўшчыну са сваіх забойцаў толькі пасля пахавання⁹⁷.

Значна большае значэнне для тэстатарапа мела імша за душу нябожчыка, якая адбывалася перад і пасля пахавання. Каб была дапамога для душы ў форме малітвы, тэстатарапы яшчэ пры жыцці распараджаліся аб падобнай імши. Жонка луцкага старасты Ганна Сангушка ў тэстаменце 1545 г. запісала: “Хотечи еще за живота своего учинити души своей помочь”⁹⁸. За гэту службу яна пры жыцці перадала Пячэрской царкве вёску Дэрн, а царкве св. Міколы ў Кіеве 100 коп грошай. Яшчэ 100 коп яна перадавала іншым кіеўскім цэрквам таксама за імшу. Імша павінна была дапамагчы душы атрымаць Божую ласку, пра што сведчыць формула, “каб Бог душу да славы прыняў”. Напрыклад, слонімскі стараста Богуш Багавіцінавіч (1529) у выпадку недахопу грошай на аплату імши наказаў прадаць зборжжа⁹⁹.

⁹³ АСД. Т. 6. С. 288.

⁹⁴ ИЮМ. Т. 26. С. 122.

⁹⁵ АВАК. Т. 12. С. 563.

⁹⁶ ИЮМ. Т. 11. С. 219.

⁹⁷ АВАК. Т. 33. С. 136.

⁹⁸ Archiwum Sanguszków. T. 4. S. 418.

⁹⁹ АОЮЗР. Т. 1. С. 76.

У аналізаваных шляхецкіх тэстаментах імшу за ўласную душу называлі адслужыць каля 50% тэстатараў. У мяшчансках тэстаментах колькасць распараджэнняў аб імши ўзрасла паміж 17 і 18 ст. з 69% да 100%. Гэтыя лічбы сведчаць, што праваслаўныя таксама перажывалі ў гэты час рост набожнасці. На павялічэнне жадаючых заказаць імшу магла паўплываць каталіцкая ідэя чысцілішча.

У каталіцкім касцёле імшу за душу нябожчыка служылі на 3, 7 і 30 дзень пасля смерці. Праваслаўная царква рабіла гэта на 3, 9 і 40 дзень і нават 40 дзён запар¹⁰⁰. Імша, якую служылі 40 дўён, называлася “саракавустам”. Гэта пацвярджаюць слова шляхціца Іллі Кабылінскага, які ў сваім тэстаменце 1682 г. пісаў: “Паколькі ёсьць такі звычай, саракавуст, сорак службаў, той жа святар Меленецкай царквы за душу маю грэшную адслужыць павінен”¹⁰¹. Падобная фармуліроўка ўжывалася таксама ў тэстаменце вышэйзгаданага Лукаша Хацкоўскага¹⁰². Тэстатар таксама ўказаў прычыну, паводле якой павінен быў адбыцца саракавуст: “...Каб душа мела лягчэйшы пераход”. Хацкоўскі передаў веру праваслаўных у тое, што душа толькі праз 40 даходзіла да г.зв. частковага суда (“мытарства”). Адслужаны саракавуст павінен быў дапамагчы душы ў замагільнім існаванні. У большасці даследаваных тэстаментаў прысутнічала толькі каротка распараджэнне пра саракавуст, таму цяжка сказаць, наколькі пашыраным было разуменне саракавуста як 40 набажэнстваў.

Распараджэнне пра правядзенне такой колькасці набажэнстваў таксама было звязана з коштамі, і не кожны тэстатар мог пайсці на такія вялікія выдаткі. На разуменне саракавуста таксама магло паўплываць тое, што сама праваслаўная царква пад ім разумела імшу, якая праводзілася на саракавы дзень пасля смерці чалавека¹⁰³. Самі тэстатары таксама разумелі саракавуст як “гадавы” альбо “вечны”. Усё гэта сведчыць пра разуменне саракавуста як спецыфічнай літургіі, прысвечанай нябожчыку, якая праводзілася на працягу акрэсленага перыяду. Розніца ў разуменні самога паняцця “саракавуст” указвае на тое, што самі тэстатары не ўсвядмлялі яго сутнасці. І гэта няпэдзячы на агульнае шырокое яго выкарыстанне. Тэстатары канцэнтравалі свою ўвагу на гарантыйх дапамогі для душы ў форме пэўнай малітвы. Таксама часта не адзначалася малітўная функцыя саракавуста, а падкрэслівалася неабходнасць выканання звычая. Тым не менш саракавуст прысутнічаў у мяшчансках і шляхецкіх тэстаментах на працягу усяго Новага часу.

¹⁰⁰ Rok B. Zagadnienie śmierci. S. 172.

¹⁰¹ АІОЗР. Ч. 4. Т. 1. С. 148.

¹⁰² ИЮМ. Т. 26. С. 371.

¹⁰³ Znosko A. Słownik starocerkiewnoślówiański-polski. Białystok, 1996. С. 323.

У меншай ступені ў тэстаментах згадваюцца паніхіды. У прыватнасці, сярод аналізаваных крыніцаў 16 ст. яны згадваюцца толькі аднойчы. Гэтае набажэнства на казала правесці жонка валынскага ваяводы Магдалена Чартарыская (1571)¹⁰⁴. У дакументах 17 ст. паніхіды сустракаюцца часцей. У 18 ст. яны згадваюцца толькі ў тэстаменце віленскага мяшчана Сямёна Гуковіча (1778)¹⁰⁵. Аналіз крыніцаў дае падставы сцвярджаць, што паніхіды праводзіліся ў некалькіх цэрквах. Згаданая княгіня Чартарыская распарадзілася правесці паніхіды ў цэрквях Кіева, Луцка і Уладзіміра¹⁰⁶. Ніводны з тэстатарап не ўказаў, калі павінны быў адбывацца паніхіды. У адпаведнасці з царкоўнай літургіяй яны праводзіліся на трэці, дзвеяты і саракавы дзень, а таксама на дзень нараджэння, на імяніны і ў дзень смерці¹⁰⁷. Цікава, што паніхіда адбывалася над целам нябожчыка¹⁰⁸. Гэта абвяргае сцвярджэнне Багдана Рока, нібыта ва Усходній царкве не адбываецца службы над целам нябожчыка¹⁰⁹.

Імша, якая праводзілася на трэці дзень, павінна была дапамагчы нябожчыку ў васкрэснучы па ўзору Хрыста і атрымаць “вечнае жыццё”. Набажэнства дзвеятага дня праводзілася дзеля далучэння душы да дзвеяці анёльскіх ступеняў¹¹⁰. Імша саракавога дня павінна была падтрымачы душу пад час г.зв. частковага суда.

У некаторых аналізаваных тэстаментах іх аўтары апроч распараджэнняў наўют саракавусту склалі дакладную інструкцыю адносна спосабу і часу набажэнстваў. Трокскіцівун Самуэль Агінскінаказаў праводвіць набажэнства за яго душу і душу ягонай жонкі ў кожную сераду. Апроч таго набажэнствы трэба было праводзіць 4 разы ў годпад час самых значных святаў, на якіх прысутнічала шмат людзей¹¹¹. Для тэстатарапа было важна, каб душы яго і ягонай жонкі згадвала і за іх малілася як мага больш хрысціянаў. Жонка віленскага падкаморага Варвара Шэммет (1651) наказала праводзіць набажэнства за яе душу 1 раз у тыдзень на працягу года¹¹². Пры гэтым яна патрабавала, каб яе брат атрымліваў пацвярджэнне пра вядзення імшы ў пісьмовай форме. Апошніяе сведчыць пра апасенне

¹⁰⁴ АЮЗР. Ч. 7. Т. 1. С. 29.

¹⁰⁵ АВАК. Т. 9. С. 547.

¹⁰⁶ АЮЗР. Ч. 7. Т. 1. С. 29.

¹⁰⁷ Znosko A. Słownik starocerkiewnosłowiańsko-polski. S. 224.

¹⁰⁸ Большая советская энциклопедия. Т. 19. Москва, 1975. С. 146; Bondaruk K. Nauka o nabożeństwach prawosławnych. Podręcznik do nauki religii. Cz. 2. Białystok, 1987. S. 156.

¹⁰⁹ Rok B. Zagadnienie śmierci. S. 172.

¹¹⁰ Bondaruk K. Nauka o nabożeństwach prawosławnych. S. 156-157. Па іншаму трактующа набажэнства за нябожчыкаў у кнізе У Бога все живы. (С. 14-15).

¹¹¹ АВАК. Т. 12. С. 563.

¹¹² АВАК. Т. 12. С. 551.

В.Шэмэт, што яе апошняя воля не будзе выконвацца сям'ёй і святарамі. Браслаўскі кашталян Васіль Захароўскі (1577) наказаў праводзіць імшу за ягоную душу ў кожны другі дзень тыдня¹¹³. Прычым пад час літу ргі таксама павінны былі маліцца за тагачаснага караля. Імша праводзілася ў форме акафіста Багародзіцы, які не з'яўляўся памінальным набажэнствам. Акафіст складаўся з 25 царкоўных песнопеній і суправаджаючыхіх малітваў ва славу Хрыста, Маці Божай і святых¹¹⁴. Магчыма, што гэтае жаданне было звязана з культам Маці Божай як заступніцы людзей перад Богам.

Падрабязныя распараджэнні правядзення набажэнстваў за душу аддавалі таксама мяшчане. Віленская мяшчанка Аквіліна Дарафеевічава ў тэстаменце ад 1651 г. наказала выканайцам яе апошнюю волі кантраляваць, каб імша за яе душу і душу мужа адбывалася южны квартал, а таксама ў гадавіну смерці¹¹⁵. Дарэчы, апошніе (набажэнства ў гадавіну смерці) у тэстаментах прысутнічае зредку. Часцей тэстатары прасілі праводзіць набажэнства за душы продкаў і сужэнцаў.

Аўтары тэстаментаў часта наказвалі упісаць іхімёны ў кнігі нябожчыкаў, якія вяліся пры цэрквах і манастырах. Як выключэнне выглядаюць просьбы пра запіс у гэтых кнігах сваякоў. Так, напрыклад, паступуі кіеўскі мяшчанін Сен'ко Грыдковіч (1507), які наказаў упісаць у кнігу нябожчыкаў сябе, сваіх бацькоў, сваякоў і дзеда¹¹⁶. Выказвалася таксама жаданне быць запісаным у некалькі кнігах (мяшчанін Фёдар Дарафеевіч (1737)¹¹⁷. Праваслаўныя называлі гэтыя кнігі суботнікамі, рэестрамі альбо вечнымі памінальнікамі. Разам най часцей ужывалася назва “суботнік”. Магчыма яна паходзіла ад суботы, калі звычайна ў цэрквах адбывалася памінанне нябожчыкаў і праводзіліся набажэнствы за іх душы. Тэстатары называлі іх памінкамі, памінальнікамі або паметкамі. Дарэчы, А.Дарафеевічава якраз наказала успамінаць яе душу і душу мужа ў суботу. Мяшчанін Лукаш Амельянавіч распарадзіўся згадваць яго душу па панядзелках пад час екценіі¹¹⁸. Яна з'яўлялася малітоўным зваротам святара, у якім удзельнічала юр'е хор. Екценія памінання продкаў называлася заупакойнай¹¹⁹.

Спосабам успаміну нябожчыка было запальванне свечак перад абразамі. Менавіта аб гэтым пісаў у тэстаменце шляхціц Іван Дурасевіч

¹¹³ АІОЗР. Ч. 1. Т. 1. С. 84.

¹¹⁴ Христианство. Словарь. Москва, 1994. С. 15.

¹¹⁵ АВАК. Т. 9. С. 488.

¹¹⁶ АІОЗР. Ч. 1. Т. 6. Киев, 1883. С. 12.

¹¹⁷ АВАК. Т. 9. С. 527.

¹¹⁸ АВАК. Т. 9. С. 529.

¹¹⁹ Znosko A. Słownik starocerkiewnosłowiańsko-polski. S. 103.

(1678), якія наказаў запальваць у цэрквях свечы за яго душу і душы ягоных бацькоў¹²⁰. Неаднаразова тэстатары прасілі маліцца за душы сваякоў.

Імшы за нябожчыкаў і памяткі звычайна наказвалася праводзіць у цэрквях, якія павінны быті стаць месцам пахавання, альбо ў храмах, пры якіх знаходзіліся могілкі. За ўсё гэта трэба было плаціць. Аўтары тэстаментаў, якія належалі да шляхецкага стану або да багатага мяшчанства наказвалі праводзіць паміральную літургію ў некалькіх цэрквях і манастырах. Лічылася, чым большай была колькасць набажэнстваў, tym большую дапамогу, яны павінны аказаць душы нябожчыка. Фёдар Сангушкі ў тэстаменце (1547) наказаў правесці набажэнства амаль у 20 цэрквях і манастырах¹²¹. Ён жа распарадзіўся аб заўпакойных імшах ва ўсіх цэрквях, што знаходзіліся на яго землях. Сярод іх была царква св. Хведара, апекуна тэстатара. Менш заможная шляхта і мяшчане аблізуваўся записам пра правядзенне саракавуста альбо хаўтураў.

Адносіны праваслаўныя тэстатараў да смерці моцна нагадвалі адносіны прадстаўнікоў іншых хрысціянскіх веравызнанняў. Звычайна яны імкнуліся прымірыцца з непазбежнасцю смерці і рыхтаваліся да сустрэчы з ёй. Падрыхтоўка да смерці, што ўключала ў сябе напісанне тэстаменту і фармуліроўку адпаведных распараджэнняў адносна цела і душы было важным элементам жыцця “рускай” (праваслаўнай) шляхты і мяшчанства 16–18 ст. У 17 ст. разуменне смерці тэстатарамі істотна адрознівалася. У гэты час яе ўспрымалі як з’яву, якая аднолькова датычыла бедных і багатых. Сама смерць для аўтараў тэстаментаў была наступствам хваробы і старасці. Праваслаўныя, як і ўсе хрысціяне, верылі, што смерць з’яўляецца пачаткам “вечнага жыцця”, у параўнанні з якім зямное існаванне нічога не вартае. Пасля смерці яны разлічвалі на засутніцтва Маці Божай і святых. Праваслаўныя не прынялі ідэі чысцілішча, але маліліся за душы памерлых. Найбольш тыповыя малітвы – гэта саракавуст і паніхіды. Таксама за нябожчыкаў маліліся падчас акафісту і екценні заўпакойнай. Днём згадкі нябожчыкаў была субота, калі зачытваліся імёны “адышоўшых” з кніг, якія называліся суботнікамі. Памінальныя малітвы чыталіся як перад, так і пасля пахавання.

Праваслаўныя ў адрозненні ад католікаў значна менш увагі прысвячалі апісанню пахавальна га абраду. Найчасцей яны патрабавалі толькі “прыстойнага” пахавання, якое б адпавядала нормам праваслаўнай веры. Тэстатары не выказвалі ніякіх пажаданняў адносна знешняга выгляду цела або інтэр’ера царквы. Правядзенне пахавання даручалася сям’і. Найбольш пажаданым элементам пахавання звычайна быті званы. Так-

¹²⁰ ИЮМ. Т. 26. С. 375.

¹²¹ Archiwum Sanguszków. T. 4. S. 563.

сама практикавалася чытанне Псалтыры перад целам нябожчыка. Абазыковым элементам пахавання па праваслаўнаму абраду была прысутнасць духавенства. У пахаваннях удзельнічаў царкоўны хор. У адрозненні ад католікаў праваслаўныя тэстатары менш увагі надавалі ялмужне. Спецыфічныя рысы пахавання па праваслаўнаму абраду ў аналізаваных дакументах малавыразныя. Дзеля іх дакладнейшага выяўлення патрэбны працяг даследавання архіўных крыніцаў, у т.л. аналіз актаў маёmacці, якія часта далучаліся да тэстаментаў.

**Пераклад з польскай мовы
Аляксандра Краўцэвіча і Алеся Смаленчука**